

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

**ЗАПРАШАЕ**

прыняць удзел у

*Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі*

**ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2018 ГОДЗЕ**

**Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:**

- 1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
- 2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэднявекі і новага часу;
- 3) ахоўныя мерапрыемствы ў зонах новабудоваў і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.

**Тэрмін правядзення канферэнцыі: 15–17 мая 2019 г.**

**Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пасяджэнні (пленарнае і секцыйныя) – 15 мая 2019 г., (секцыйныя і падвядзенне вынікаў) – 16 мая 2019 г.**

17 мая 2019 г. – экскурсія па помніках археалогіі (г. Слуцк і Слуцкі раён).  
Выезд з г. Мінска – 8.00 – вяртанне – 19.00.

**Рэгламент:** выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін.

**Працоўныя мовы канферэнцыі:** беларуская, руская, англійская.

**Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 15 красавіка 2019 г.** У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

**Матэрыялы канферэнцыі** будуць апублікаваныя. Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт на канферэнцыі. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.

Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

**Кантакты:** 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі. Тэл./факс: (017) 284-18-70; Ляўко В.М. – (017) 284-28-54, onlevko@gmail.com; Лукша Е.И. – (017) 284-28-54. [catherine4444@tut.by](mailto:catherine4444@tut.by).

**Аргкамітэт канферэнцыі**